

Комуністычная партыя (большэвікоў) Беларусі

ЗВЯЗДА

Орган ЦК і МК КП(б)Б, ЦВК і СНК БССР

№ 39 (5413)

ПАНАДЗЕЛАК

17

ЛЮТАГА

1935 г.

Год выдання XIX

Учора ў Менску закрыўся III плен праўлення саюза савецкіх пісьменнікаў

Майстры соцыялістычнай жывёлагадоўлі

13 лютага адкрылася ўсесаюзная нарада перадавікоў сацыялістычнай жывёлагадоўлі з кіраўнікамі партыі і ўрада.

Рэпартажы любімаму Сталіну прыхалі пастухі, свінаркі, даяркі, цялятніцы, агалячкі фарм у усіх канцоў вялікага Саюза.

З Савецкай Беларусі на нарадзе ў Маскве прымаюць удзел лепшыя людзі калгаснай вёскі, лепшыя энтузіясты барацьбы за сацыялістычную жывёлагадоўлю.

19-гадовая даярка **Белая Ніва**, 63-гадовая пастух **Барышкова Грыгорыя**, 63-гадовая цялятніца **Канстанціна Анна** — усе дэлегаты БССР — усе яны выхаваны нашай слаўнай комуністычнай партыяй, калгасным ладом. Ім, як і ўсім калгаснікам Савецкага Саюза, забяспечана ішчаслівае і заможнае жыццё.

Пастух, свінарак, конюх, — што магчымо б'ець больш пагарджальным, чым гэтыя мянушкі ў старога даражэўніка вёскі? Іх лічылі апошнімі людзьмі. Яны не мелі права свайго кутка. А цяпер яны з'яўляюцца таварышамі таварыш, рэспубліканцы, грамадзяне нашай вялікай краіны Савецкай, актыўнымі будаўнікамі будучага сацыялістычнага грамадства.

Першае слова ўдзельніку нарады звернула да вялікага Сталіна, арганізатара пераможнага сацыялізму, над кіраўніцтвам якога мільёны партыйных і непартыйных большавікоў папыхае вырабляючы самую складаную праблему сельскай гаспадаркі — жывёлагадоўлю.

Перадавікам жывёлагадоўлі БССР, які ўсім удзельнікам нарады, ёсць аб чым расказаць кіраўнікам партыі і ўрада **Дзв'ядзяткадоўля** — гэта шчырае і шчырае адстаўка галіна сельскай гаспадаркі — расце а дзень у дзень.

План укамплектавання палюдаў па калгасна-сялянскаму сектары ў Савецкай Беларусі ў 1935 годзе выканан на 103 проц. Асабліва велізарных поспехаў дасягнулі калгасныя фермы. У калгасе БССР зараз цяжка знайсці калгас, дзе не было адной або некалькі жывёлагадоўчых ферм. Год работы па сталініскаму статусу забяспечыў рост і ўмацаванне калгасных ферм, калгасныя фермы ва ўзмацненні партыйнай тэорыі выканалі план заданні дзяржавы мяса і малака ў мінулым годзе дэтармінава.

Дзяржаўны план развіцця жывёлагадоўлі забяспечыў круты пералом у развіцці жывёлагадоўлі. Вырошчванне жарабят у калгасе БССР у параўнанні з 1934 годам павялічылася на 17 проц., парасты — на 160, буйнай рагатай жывёлы — на 40 і маладняка — на 58 проц.

Шлях перамогі жывёлагадоўлі — гэта шлях, паказаны правальным партыі. Зусім кляндна на нарадзе камбайнаў таварыш Сталін ставіў перад усёй краінай новую задачу: «Рост гарадоў, рост тэхнічных культур, атэўрны рост на-



Група ўдзельнікаў пленума праўлення саюза савецкіх пісьменнікаў з тав. ГІКАЛО
Злева направа: т.т. СТАУСІН, БЕЗЬІМЕНСКІ, ГІКАЛО, А. ГІДАШ, ШЧЭРБАКОУ, АЛЕКСАНДРОВІЧ, АСБЕУ.

НАРАДА ПЕРАДАВІКОЎ ЖЫВЁЛАГОДЗОЎЛІ З КІРАЎНІКАМІ ПАРТЫІ І УРАДА

ВЯЧЭРНЯЕ ПАСЯДЖАННЕ 14 ЛЮТАГА

РАЇШНЯЕ ПАСЯДЖАННЕ

15 ЛЮТАГА

Увечары 14 лютага, калі ў праўдзімым з'яўляюцца таварышамі **Сталін, Монагаў, Калінін, Чубер, Міхан, Янцэў, Чэрноў і Калма-мовы**, удзельнікі нарады перадавікоў жывёлагадоўлі наладжваюць бурную доўгую гаворку. Воклічы прывітанні ў гонар правальнікаў і настаўніка таварыша Сталіна доўга не змаўкаюць у зале.

На вяртанні насяляюцца першым слова атрымаў дырэктар мясаломага саюза імя Кастрычніцкай рэвалюцыі тав. **Анеріс** (Сталінінскі раён, Данейскай вобласці), які перадае любімаму правальніку таварышу Сталіну гарачае і шчырае прывітанне ад перадавікоў сацыялістычнай жывёлагадоўлі Данбаса.

Заключыўшы сваю прамову, тав. Анеріс падніосць тав. Сталіну альбом, які ілюструе работу саюза.

На трыбуне цялятніца калгасна імя Чубара тав. **Тараніна** (Новая-Маскоўскі раён, Днепрапетраўскай вобласці). Проста і вобразна яна расказвае, як упертай работай дабілася вялікай поспеху ў вырошчванні маладняка.

З яраў прамовы на казахскай мове выступае даярка саюза імя **Кірава тав. Онарбаева** (Алма-Атінская вобласць, Казахская АССР), якая расказвае, як яна дабілася ад мясцовай казахскай каровы сярэднявалага ўлоў у 2,768 літраў малака. Тав. Онарбаева дае аб'явіцельнае ўлоў у 3,000 літраў на карову.

Пасля выступлення тав. Онарбаева разам з іншымі дэлегатамі Казахскай АССР навіроўваюцца ў праўдзіму. Над шумным апладысманамі яны перадаюць тав. Сталіну ў падарунак лісіную шаўбу, нацыянальную казахскую шаўку і каракулівую шкурку.

Шумнымі воплескамі і воклічамі адважана сустракае зала выступлення піонеркі **Шамханавай** (Энбекшыльцкае раён, Карагандинская вобласць, Казахская АССР), якая гаворыць на роднай казахскай мове. Яна перадае палкае піонерскае прывітанне любімаму правальніку і настаўніку тав. Сталіну.

На трыбуне даярка калгасна «Красная зорка» тав. **Персініцава**. — Кожную з прымаваных да мяне кароў, — расказвае яна, — я вучыла, ведала, які ў яе характар, як да яе падыходзіць.

Наша ферма, — з гурдзісцю заўважыў тав. Персініцава, — дала ў 1933 годзе 180 тысяч руб. даходу.

— Я даўно думала, марыла ўбачыць напала дарагога правальніка тав. Сталіна, папісваючы яму руку, пажадаць многа здароўя.

Над авалі ўсёй залы тав. Персініцава пацкае руку таварышу Сталіну і саркацікам яго, які знаходзіцца ў праўдзіму.

Прафесар пэдагагічнага інстытута свінгадоўлі тав. **Левіч** прысвятча сваю прамову тэхніцы кормаскарарання. Ён прыво-

дзіць прыклады вялікага прыросту вагі свінёў у калгасе і саюзах у рэзультатае дзяржаўна-важна кармоў.

— Палкае камсамольскае прывітанне дарагому тав. Сталіну, — пачынае сваю прамову пад апладысманамі залы тав. **Прапоўва** — даярка халмагорскага племяннага саюза (Паўночны край).

19-гадовая дзяўчына гаворыць а вялікім веданнем справы. У яе групе 7 кароў. У сярэднім улоў у яе групу складае 6,291 літр на карову. У гэтым годзе яна абавязавалася падняць улоў да 7,500 літраў.

— А ад любімай май «Ренітэты» я вазьму не менш 10 тысяч літраў, — зачынае сваю прамову тав. **Прапоўва**.

Старшынствуючы тав. Чэрноў прадстаўляе слова тав. **С. М. Будзініну**. Гул шумных прывітанняў і бурнае воплескі сустракаюць яго з'яўленне на трыбуне. Раздаюцца воклічы: «Няхай жывуць маршалы Савецкага Саюза!»

— У старыя часы, — гаворыць тав. Будзінін, — калі хацелі сялянскае дацця залучаць, яму гаварылі: аддаю ў пастухі. Бось на гэтай нарадзе сабралася многа пастухоў. У нас пастухі сабраліся вырашаць дзяржаўныя справы. Гэты дзяржаўны люд, — зачынае пад бурны апладысмант ўсёй залы тав. Будзінін. — Яны сабраліся разам са сваім урадам, разам з кіраўнікамі сваёй партыі, каб вырашаць вялікія заданні.

— Спрод вас, — зачынае слова тав. Будзінін да ўдзельнікаў нарады, — больш 200 калгасоў, Кожны з вас з'яўляецца майстрам сваёй справы, і трыба, каб гэты майстар быў усё больш і больш. У гэтым годзе перад намі ставіць буйныя заданні: трыба давесці агульнямі лік конегадоўчых ферм да 21 тысячы, а палкае ферм да 1 і мільёна. Гэта вялікая і цяжкае справа.

У заключэнне тав. Будзінін гаворыць ад двух мала развітых ішчых галінах жывёлагадоўлі — вярблюдадоўлі і мулагадоўлі і спыняюцца на выдатнай ініцыятыве многіх калгасоў, стварэнні сваёй конна-спартыўнай клубы.

Апошнія словы тав. Будзініна:

— Над кіраўніцтвам партыі **Леніна** — Сталіна мы даб'ёмся таіх поспехаў, якім будзе ішч не раз з'яўляцца ўсё свет. **Няхай жыве найвышэйшы чалавек нашай эпохі таварыш Сталін!** — парываюцца бурны апладысмантны. Тав. Будзінін з трыбуны атрымае «бра» ў гонар таварыша Сталіна, якое падкаляцца ўсёй залай.

Доўга ішчэннае грамавае аванс. Калі наступіла цішыня, старшынствуючы абавязча перапынак да наступнага дня.

ЦК ВКП(б) ТАВАРЫШУ СТАЛІНУ

У Менску, на зямлі беларускага народу, каля граніцы СССР, сабраўся III усесаюзны пленум праўлення саюза савецкіх пісьменнікаў.

Нао сабралася многа — паэты, прозаікі, драматысты, крытыкі. Кожны на сваёй мове вольна і прамі гаворыць аб творчасці свайго народу і аб творчасці брацкіх народаў.

Пленум слухае прамовы, вершы, паэмы, пэсіі. Пленум уважвае справы паэтаў, працы іх, якія павінны быць варты гераічных людзей нашай краіны і іх слаўных спраў.

Прадстаўнікі літаратуры народаў сацыялістычнай краіны самага прасява сацыялістычнай культуры, справы народнай паэзіі.

Плобч праніца. За ёю-франсіскай свет — свет чадаваніямі ішчэнства, казачнага шаблону, свет брагачы аб'яры, — але нішто не можа пераходзіць нам жыць і працаваць.

Наша Чырвоная армія вартуе зорка нашы граніцы, і мы разам з ёю гатовы да ўсёга таснай барацьбы за нашы жыццё, за нашы ішчэнства мастацтва.

Паэты, пісьменнікі, драматысты, прозаікі, выдатныя мастацкія і гераічны Іосіф Вясарвіч, сваб прывітанне.

Час наш вялікі, амяніты, багаты слаўнымі справамі, адкрытымі і гераімі. Добра быць Вашым сучаснікам, жыць у ішчэнстве, створанай свабоднай народзеі пад Вашым геніяльным кіраўніцтвам.

Шматнародны, шматмоўны голас паэзіі нашай ішчэнства часнасці Сталіна.

Дарагі Іосіф Вясарвіч, жыццё доўгі, доўгі галі і вядзіце свет наперад і наперад, лепшы майстар жыцця, тав. Сталін.

Мы ўстаем і агаляем гонар нашы ішчэнства і ішчэнства жыцця.

Прэзідыум III пленума саюза савецкіх пісьменнікаў СССР.

ГЕРОІ-ПАГРАНІЧНІКІ НА ПРЫЁМЕ ў кіраўнікоў партыі і ўрада БССР

Па непраходных непрах, балочках, лісах, рэчках і палях на 1,260 кілометраў азіяцкае заходняй граніцы Савецкай Беларусі ад капіталістычнага Захада. У кожным прагранічным кутку БССР, на рубяжы двух светоў, на кожным кілометры і метры, поплеч з адважнымі зоркімі вартымі-пагранічнікамі, ішчэнства апаўчэння ішчэнства класавых ворагаў бальшавіцкую працоўных уцяго саву прыгранічныя рабочыя, калгаснікі, савецкая інтэлігенцыя і іх дзеці.

І воль лепшыя з іх, унавагоджаныя ў дзень 15-гадовага юбілею пагранічнай аховы НКВС Цэнтральным Выканавчым Камітатом БССР, ордэнам Паважлівага Героя Савецкай Беларусі і ўзнагароджаны ЦВК БССР грамадзянскі і калгасны падарункамі, з'яўляюцца ў сталіну свайго ордэнаўнага рэспублікі, каб у таварышскай сустрэчы з кіраўнікамі партыі і ўрада Савецкай Беларусі расказаць і падзяліцца сваімі поспехамі.

На прыёме герояў-пагранічнікаў прысутнічалі сакратар ЦК КП(б)Б тав. **Валковіч**, старшыня Соўнаркома БССР тав. **Галадзед**, старшыня ЦВК БССР тав. **Чарвякоў**, нарком унутраных спраў БССР тав. **Леплеўскі**, т. **Саіян**, **Лобач**, **Наваліч**, **Радзі** і іншыя.

Тав. Чарвякоў у сваёй уступнай прамове ўказаў, што пагранічнікі БССР, сумесна з працоўным населенствам прыгранічных раёнаў дабіліся і па-геройска абаранілі мірную творчы працу працоўных Савецкай Беларусі. І калі тав. Чарвякоў называе імя любімага правальніка ўсёх працоўных, які натхняе на барацьбу і перамогі — таварыша **Сталіна** — ўстаюць у сваіх месцах, раздаюцца бурны авансы і крыкі «бра».

Аб многатраўнай гераічнай вачце пагранічнай непазрэзна на баявым пасту ў даразах, на заставах, камендатурах, атрадах рокаваўцаў.

Пасля гэтага пачаўся перадаваць у Герані, баян, унавагоджаны ордэнам «Красная зорка» **Шульга**, начальнік заставы **Папоў** і камандзір аддзялення **Іосман**. Аб дапамоце чырвоным

пагранічнікам у ахове грані расказваў старшыня калгасна імя Першага пята. Пешчаніцкага раёна **Гучак**, калгасніца калгасна «Чырвоны пагранічнік» **Дзяржэўскага** раёна, унавагоджана ордэнам «Знак пачета» **Аносіна**, дырэктар школы **Вігыміскага** раёна **Максімаў**, старшыня Старчыцкага сельсавета, Чырвонаслабоцкага раёна, т. **Прыма**.

Тав. Чарвякоў прадстаўляе слова самай малавочкай 12-гадовай пагранічніцы з Пешчаніцкага раёна, вучаніцы 4-га класа, піонеркі **Вандэ Ляшчэвіч**. У іх пагранічным калгасе два галы хавуцца ў спецыяльна пабудаваным склепе небяспечны ішчэнства, які ўзды з аддальных мясцовасцей БССР. А дзіцёныя баяліся апаўчэння. Ён прагавіў, што калі на яго-небудзь расказаць, то ён засяку тапаром. Але яна не спалохаўся, а пашла і расказала аб ім начальніку заставы.

Бось яе проты расказ на пытанні т. Чарвякова і Галадзёда. — Мой баяць працуе ў калгасе, мама хвора, — гаворыць яна. **Галадзед**: Колькі дзяцей у вас? **Ванда**: Чатыры. Менш за мяне адлі брат і тры сястры.

Чарвякоў: Чаму ты заявіла аб ішчэнстве? **Ванда**: Таму, што ён вораг. Ён б'е і каля і з маймай вёскай.

Галадзед: Пасля гэтага паграждзі табе? **Ванда**: Награждзі за тое, што я выкрыла.

Чарвякоў: А ты баішся? **Ванда**: Не, я не баюся. Не баюся таму, што я піонерка. (Апладысманты).

З прытаннем пагранічнікам ад ЦК КП(б)Б выступіў тав. **Валковіч**. Яго сустрэлі бурным апладысмантам. Авансы была спадка павітанна прамова тав. **Галадзёда** ад імя ўрада БССР.

Потым удзельнікам сустрэчы былі ўручаны граматы ЦВК і СНК БССР. А калгасныя падарункі ўручаюць прамату і калгасны падарунак **Вандэ Ляшчэвіч**, тав. **Чарвякоў** заявіў, што ўрад БССР баіра на дзяржаўны кошт лятарыяе маткі.

на пагранічнай абстаючы ворага і ў выпадку парушэння іх дамо сакуршальны адпор.

Няхай жывуць адважныя байцы, камандзіры і палітработнікі пагранічнікі Беларусі і іх слаўныя баяны кіраўнікі старэйшы чэкіст тав. **Леплеўскі!**

Няхай жывуць баяны органы ВЧК — АДПУ — НКВС, выважачы абараняць сваю сацыялістычную радзіму.

Сёння, у дзень слаўнага 15-гадовага юбілею, мы, пагранічнікі **Датэкага ўсхода**, заўважым вас, што сумесна з вамі, пад кіраўніцтвам нашай комуністычна партыі і мудрага правальніка вялікага Сталіна, будзем ішчэнства пільнай і зарэчы ахоўваць нашы гра-

нум з'яўляюцца сапраўды мастацкай сталеіскай пісьменнікаў народа Саюза.

Хопі Вы і не сярод выдатна творчасці кіручыым прыкладам нас.

Моцна пацікаем Вы жадаем дараваць і баі многія галы.

Прэзідыум III пленума саюза савецкіх пісьменнікаў СССР.

— Спрод вас, — зачынае слова тав. Будзінін да ўдзельнікаў нарады, — больш 200 калгасоў, Кожны з вас з'яўляецца майстрам сваёй справы, і трыба, каб гэты майстар быў усё больш і больш. У гэтым годзе перад намі ставіць буйныя заданні: трыба давесці агульнямі лік конегадоўчых ферм да 21 тысячы, а палкае ферм да 1 і мільёна. Гэта вялікая і цяжкае справа.

У заключэнне тав. Будзінін гаворыць ад двух мала развітых ішчых галінах жывёлагадоўлі — вярблюдадоўлі і мулагадоўлі і спыняюцца на выдатнай ініцыятыве многіх калгасоў, стварэнні сваёй конна-спартыўнай клубы.

Апошнія словы тав. Будзініна:

— Над кіраўніцтвам партыі **Леніна** — Сталіна мы даб'ёмся таіх поспехаў, якім будзе ішч не раз з'яўляцца ўсё свет. **Няхай жыве найвышэйшы чалавек нашай эпохі таварыш Сталін!** — парываюцца бурны апладысмантны. Тав. Будзінін з трыбуны атрымае «бра» ў гонар таварыша Сталіна, якое падкаляцца ўсёй залай.

Доўга ішчэннае грамавае аванс. Калі наступіла цішыня, старшынствуючы абавязча перапынак да наступнага дня.

Прэзідыум III пленума саюза савецкіх пісьменнікаў СССР.

Дарагі Алексей Максіма

Троці пленум праўлення саюза савецкіх пісьменнікаў, які сабраўся ў сталіцы ордэнаўнага савецкай Беларусі, шле Вам гарачае сардэчнае прывітанне. У адной з сваіх гутарак у час усесаюзага з'езда савецкіх пісьменнікаў Вы гаварылі нам аб неабходнасці больш пэсней узаемнай творчай суапы паміж пісьменнікамі ўсёх народаў Савецкага Саюза. Мы працавалі над ажыццўленнем гэтай Вашай ідэі, і воль наш пле-

Пад знакам большэвіцкай самакрытыкі

Сапраўднае большэвіцкае крытыка і самакрытыка, вялікае дружбо, зацікаўленасць, да творчага росту кожнага паэта — такі асноўны тон усёх уварышчых выступленняў на дакладнах аб паэзіі.

Таварыш **В. Пастарнак** заявіў, што, слухчы на пленум, ён радзіваўся, што ўбачыць выдатных беларускіх паэтаў **Купала**, **Коласа** і **Александровіча**.

— Супрош сумбуру ў паэзіі, аа сапраўды сацыялістычную народную паэзію, аа дэдаваў і канкрэтную крытыку — заклікаў паэт **М. Галодны**.

Тав. **Тіханюў** у сваёй прамове сказаў, што ў тасе пленума кожны дэлегат адчуваў рост «беларускай паэзіі» і ў дакладнах тав. **Александровіча** і ў выступленнях беларускіх пісьменнікаў, што люблю да паэзіі адчувацца на фабрыках і заводах, у калгасе, на награнічных заставах.

З захаленнем і вялікім энтузіязмам сустрэў пленум рэвалюцыянага паэта **Германі Іоганаса Бехера**. Вымушаны паінуць сваю радзіму, Іоганас Бехер заявіў, што авансы і захаленне пленума пісьменнікаў свайго новай радзімы ён прымае на конт гераічнай кампарты **Германі** і яе правальнікаў.

Няхай жывуць баяны органы ВЧК — АДПУ — НКВС, выважачы абараняць сваю сацыялістычную радзіму.

Сёння, у дзень слаўнага 15-гадовага юбілею, мы, пагранічнікі **Датэкага ўсхода**, заўважым вас, што сумесна з вамі, пад кіраўніцтвам нашай комуністычна партыі і мудрага правальніка вялікага Сталіна, будзем ішчэнства пільнай і зарэчы ахоўваць нашы гра-

ШКОЛЫ ПА-ЗА УВАГАЙ

(Пісьмо настаўніка)

У Бешанковіцкім раёне няма за- гадана рабіннага аддзела народ- ной асветы. Справай школ ніхто не цікавіцца.

Ціракоўская пачатковая школа (Хойніцкі сельсовет) нават не за- бачена школа. Каб не зрываць заняткі, прышлось у адным класе перамяніць шыбы, зашпіць вокны ў другім класе і займацца ў лаве зменам.

Дзевяці для школ Вархоўскага і Усевейскага сельсоветаў не за- ведены. Сокараўскі сельсовет та- сама не дапамагае школам вы- веці апат.

Надручнікаў, спытаў, пісьмо- вых прыклад у крамах сельпо на- ма. Каб іх купіць, трэба ехаць у Бешанковічы або ў Лельск.

Таксама мала клапаціцца аб па- стаўках. Толькі зараз настаўнікі Сокараўскага сельсовета атрыма- лі пенсію за лістапад 1935 года.

ТАРАСЕВІЧ.

«КЛОПАТЫ»

АБ НАСТАЎНІКУ

(Пісьмо настаўніцы)

Зарпучы сельсовет, Камарын- ская раёна, дае я працаваць на- стаўніцай, да гэтага часу не вы- сьлае мне зароботнай платы за жнівень 1935 года і за два меся- ці на вяснянй школе.

Перад майм ад'ездам на пачат- ськія курсы пры ЦК ЛКСМБ (на якіх я зараз знаходжуся) мне адпалілі толькі за ліпень, а астат- нія паабяцалі высласць у Менск. Аб'яцалі і забялі.

Аб гэтым я некалькі раз пісала ў рабінны аддзел народнай асве- ты і ў профсаюзную арганізацыю, але ні ад кога не атрымала ад- казу.

Вось як Камарынскі раёна кла- поціцца аб сваіх настаўніках.

СТАРАХАТНІЯ.

БЕСТУРБОТНАСЦЬ

(Пісьмо работніка рабіннай газеты)

Кіраўскі рабінны зямельны ад- дзел яшчэ ў кастрычніку 1935 года загадаў у друкарні кілічэ- вой рабіннай газеты «Сталінскі шлях» надрукаваць статут сель- ськагаспадарчай арцелі.

Другарня заказ выканала за 7 дзён, але райземадзел чамусьці дагэтуль яго не забірае. З-за та- кой бестурботнасці зямельнага калгаснікі не маюць магчымасці сацьця за выкананнем вожнага пункту статута.

А. М.

АБУТАК РАМАНТУЮЦЬ

НА... АДЗІН ДЗЕНЬ

(Пісьмо рабочага)

Есьць у Менску, па Замакавай ву- ліцы, кааператывнае арцель па- рамонту абытку. Заказаў там вы- конваюць на некалькі тыдняў, але абытак пасля рамонту носяцца толькі адзін дзень.

У гэтым я пераканаўся на сваіх гумовых ботах, якія здаў сюды для надзейнай падметак. Здаў у снежні, атрымаў у студзені. Не паспеў дайсці дадому, як пад- мёткі адваліліся. Адаў у другі раз — зноў адваліліся.

Пасля трэцяга рамонту мне вяр- нулі боты ўжо з другім падмёт- камі, за што патрабавалі дадатко- вую плату.

І атрымліваецца так, што за дрэнную якасць работы арцелі ад- казвае не арцель, а заказчык.

САЗОНАУ.

ГАЛАВАЦЫПЫ СЛУЦКАЙ

СТАНЦЫ

(Пісьмо ў рэдакцыю)

Да адыходу поезда са станцыі Слуцка засталася не больш поўга- дзіны. Касірапа аб'явіла пасса- жырам, што бонь плацкартныя бі- леты і хто хоча — можа купіць. Ія насі адрозу отварылася доў- га чарга. З вліцкім труднасьці плацкарты былі куплены. Але ехаць не прышлось. За некалькі мінут да адыходу поезда той-жа самай касірай было абвешчана: «Плацкартнага вагона не будзе, хто хоча, можа атрымаць грошы», але грошы ніхто не атрымаў, бо тут-жа дзяжурным на станцыі бы- ла абвешчана пасадка.

Ія вагонаў стварылася вліцкая чарга, людзі бегалі ад аднаго ва- гона да другога, не ўпэўненыя ў тым, што яны трапяць на поезд. Работнікі станцыі Слуцка з роўна- душам глядзелі на гэтыя агід- ныя непарадкі.

Аналагічныя факты мелі мес- і на наступнай станцыі — Пра- рыя Дарогі. І тут галавацыпы ста- давалі білеты з плацкартамі, і па- садчыкі шукалі мільёны плацкартны вагон № 9, змага і ў паміне не было.

Гэты агідны выпадак адбыўся 4 лютага на станцыі Слуцка.

Група пасажыраў:

Я. ШНАДАРЭВІЧ.

БАРАНКІН.

М. МАЛЕВІЧ.

Пленум праўлення саюза савецкіх пісьменнікаў

Выдатнейшыя прадстаўнікі беларускай літаратуры

Прамова т. В. БАХМЕЦЬЕВА (Масква)



прывесваю новай вёсцы, калек- тыўнай гаспадарцы...

Што нас пармае ў творчасці аб'едных паэтаў? Гэта перы за- фёй палымчыйна сурова і ў той-жа час даволі складана па- будавана на мастацкай прастаце. Я сказаў-бы, што рад рэчаў Я. Ку- палы і Я. Коласа добрыя, як- можа злепленыя цудоўныя рэ- чы, уважшошыя ва ўжытак на- родных мас.

Возьмем, таварышы, аповесць «Дрыгва». Цікавейшыя воблікі ста- рора партызана даў т. Якуб Ко- лас у сваім дзеду Талашу. Вы- датным для Я. Коласа з'яўляецца тое, што ён здолеў напуш- цаць і паказаць мастацкі выду- чыны ролю партыі і рабочага клас- у ў партызанскім руху.

Шкала толькі, таварышы, што ў рускім перакладзе «Дрыгва» няма раду раздзелаў. Такую аповесць, як «Дрыгва», патрэбна было перакласці паказам.

Мне здаецца, што т. Я. Коласу патрэбна было-б гэту аповесць разгарнуць у вяшчэнне. Беларусь мае многа матэрыялаў аб партызанскім руху, і неабходна бы- ло зрабіць усё магчымае, каб пасадзіць за гэту вялікую работу Я. Коласа. На гэраічным матэры- яле партызанскага руху ў Белар- усі Колас мог-бы стварыць вялі- кую значнасьці гістарычную рэч.

Некалькі слоў пра выдатнага майстра беларускай літаратуры Змітрака Вядулі.

Гэты пісьменнік прайшоў вель- млі цяжкі шлях. Апрача надмаму- ськіх ухілаў ён перажыў тое, што перажалі многія дробнабуржуаз- ныя паэты ў гэтыя рэакцыйныя, тое, што ўважала ў яго творчую рабо- ту рамантызм, містыку і т. д.

Цікавейшы твор Вядулі «Сала- веі». Або ўзяць яго твор «Наблі- жэньне». Тут аўтар ўдалося ас- вяціць рэальныя свае памылі і знішчыць іх.

Шлях гэтых трох паэтаў — Я. Купалы, Я. Коласа і З. Вядулі — трагічны, і ўсё-ж яны выбраліся з цяжкай абстаноўкі, якую ствары- ла ім старое асяроддзе, на- раволюцыйнае грамадства. Наша партыя, ЦК ЦКП(б) клапаціцца сацьця за кожным крокам гэ- тых паэтаў. Партыя дамагаецца ім адшукаць запасы лепшых сваіх адчуванняў, дамагаецца ім усвядоміць і выбрацца на шыро- кі шлях разам з беларускім на- родам.

Добра сказаў тав. Гікало — кі- раўнік большавіцкай Беларусі: «Я. Купала і Я. Колас бонь не- адлучная частка літаратуры Со- вецкай Беларусі».

Янка Купала, Якуб Колас і Змітрок Вядулі знаходзяцца за- раз у поўным росквіце сваіх творчых сіл.

Беларуская літаратура з'яўляец- ца часткай савецкай пролетар- ськай літаратуры. Беларускі пісьменнік растуць над вэлі- чэствам нашай партыі. Задача перад беларускімі пісьменнікамі стаецца надзвычай складанай: і яны павінны напружыць усё сі- лы, каб з поспехам вырашыць гэтыя задачы, звязаныя з цудоў- най хваляй стыхавіцкага руху, які ахапіў усю краіну, з ростам культуры і патрабаваньняў новага ўзроўня чытача. (Апладысмен- ты)

СТВАРЫЦЬ САПРАДНЮ ПАЗЫЮ СОЦЫЯЛІЗМА

Тое, што наш пленум сабраўся ў Менску,—факт велізарнай на- тыўнай важнасці,—зьявіў у гутарцы з нашым супрацоўнікам доктрынаўскі паэт тав. Н. Тіханав.

Вялікая дружба народаў,—гаво- рыць тав. Тіханав,—тут на пле- нуме праўлення саюза савецкіх пісьменнікаў і паэты ўсіх нацыя- нальнасцей, насляючыся вліцкі Саюзу, па-большваючы крытыкуючы адзін другога, са- дзейнічаюць стварэнню вялікай літаратуры эпохі Сталіна.

У нас няма нацыянальных лі- таратур у буржуазным сэнсе гэта- тага слова. У нас бонь аднакая сацыялістычная літаратура ў сваёй патрыястычнай форме. Вось чаму мы тут чуюм выступ- лены рускіх пісьменнікаў, якія падрабязна разбіраюць і крыты- куюць беларускую, грузінскую і іншыя літаратуры; вась чаму мы тут чуюм выступлены беларусоў, талдыжкоў, магнолаў, уабекаў, якія добра ведаюць і крытыку- юць рускую літаратуру і літа- ратуры іншых нацыянальнасцей СССР.

Наша савецкая паэзія атрыма- ла вялікую дапамогу ад пленума. Тут падвышана вынікі шматлі- кавай работы нашых паэтаў.

Калі на фронце паэзіі ва ўсіх яе нацыянальных атрадах мы маем вялікія поспехі, то пера- кланды пауць што, за некаго- рым «выключэннямі», робіцца дрэнна. Часта аўтар, чытаючы пераклад свайго верша, сам яго не пазнае. Пераклады робіцца саматурыцкімі метадам, часта выпадковымі людзьмі, гэтай справай як след ніхто не кіруе.

Даўшы вельмі высокую ацэнку беларускай паэзіі, тав. Тіханав, аднак, адзначыў, што намы паэ- ты нібы багна выйці са рамкі часта беларускай тэматыкі.

— Трэба знішчыць межы на- мі нацыянальнай і агульнаса- юзнай тэматыкай,—гаворыць паэт.—Вашы майстры могуць і павінны пачаць з нацыянальнымі тэмамі даць шырокі мастацкія палюны на праблеме гэраічнай рэалінасці ўста Саюзнага Саю- за. Выходзячы з гістарычных і геаграфічных умоў Беларусі, ва- шы паэты павінны адвесці знач- нае месца ў сваёй творчасці тэ- мам жыцця і змагання працоў- ных Захада і рэвалюцыйным Польшчы і Заходняй Беларусі.

Аб планах свайі дзейнай ра- боты тав. Тіханав наволадуў на- ступнае. Зараз ён працуе над вялікай вершаў аб Захадзе. Су- тым з рэжысёрам Аранштамам ён працуе над сьняварнем аб дзейнасці С. М. Кірава на Каў- казе ў часы грамадзянскай вай- ны. Кінаарцёра па гэтому сьня-



Тав. Тіханав.

варню павінна быць гатова к 20 гадыня Кастрычніцкай рэвалю- цыі. Алчачоса, паэт працуе над першай аб Ленінградзе, якія ўдольны ў зборнік «Сацыялі- стычны Ленінград».

ЯК ПІСАЛАСЯ ПАЭМА АБ ТАВ.



Тав. Сельвінскі

З вліцкай радасцю і неспыненай пленум праўлення саюза савецкіх пісьменнікаў вітаў паэта Ільму Сельвінскага, які напсаў паэму аб Сталіне.

— Гэта толькі першы крок на- пай паэзіі ў справе асвятлення гэраічнага вобразу нашага пра- вядыра,—зьявіў у гутарцы з на- шым супрацоўнікам Ільма Сельвін- скі.

Ія напсаў паэму аб Сталіне,—прадаўжае паэт,—у мяне на- вяжылася даўно, але і не адваж- ваўся брацца за такую адваж- ную тэму.

Два галы таму назад на пер- шым з'ездзе калгаснікаў-уарні- каў і ўпершыню ўбачыў тавары- ша Сталіна. Я апынуўся ў палоне

прастаці і гэраічнасці гэтага ст- чалавечна, арыгінальнасці і чыста- вяднасці яго адносіна да людзей. Глыбокая змястоўнасць і даступ- насць яго прамоў скавалі на ім усё мае думкі і пачуцці.

Вось тады, пры гэтай сустрэчы, я і перашыў напісаць паэму аб Сталіне.

На пытанне як ён працаваў над паэмай, паэт адказаў наступнае: — Спачатку я маркаваў уклічы партрэт Сталіна ў знічную паэму. Але першыя наідкі вышлі за рамкі партрэта. Я ясна вразу- меў, што гэраічным вобразу пра- вядыра павінна быць прывесана асобная, самастойная, вельмі скла- даная і адважная работа.

Астаўся адзін шлях — шлях паэмы аб Сталіне. Над гэтай паэ- май я працаваў больш двух га- доў, і толькі нядоўна ў Шарыяві- мяне ўдалося яе скончыць. Трэба адзначыць, што скончана паэма толькі «умоўна». Працоўныя на- пай краіны прадаўжаюць вліцкі попыт на мастацкі вобраз свайго правядыра. Мая паэма зараз у та- кім становішчы, што яе можна друкаваць і чытаць. Але я бо- яцца буду працаваць над яе па- лішэннем і ўдасканаленнем.

— Што наклаўдзена ў аснову паэмы?

— Пры зобразэнні вобразу Сталіна, кажа тав. Сельвінскі,— мне ўдалося пазбегнуць сабаўна паказваць усю гэраічную біяграфію і жыццёвы шлях Сталіна. Пайшоў па гэтому шляху значна- ла-б пісаць аб Сталіне эпох. Па- гэта патрэбна цэлае жыццё, бо гі-

Гэты момант дэстабуаваў Сталіна, яго насьць справе справе соняць

Многія літат з'яўляецца не- кога паэта, і Паэт, усё напая га не была-б в- сёрашні народ, роікай нашага даць кожна-не вобраз С' чіна.

Вось дэжаць, нікога эў- яна эў- яна нягам м' Поедзе мулам маёй стойн

КВІТНЕЕ СОВЕЦКІ УЗБІ

Прамова тав. БЕРЭГІНА (Узбекістане)

Таварышы, давольна пералап- палізе прыватанне ад пісьменні- каў аснову базавіцкай базы Саюзнага Саюза — Узбекістана пісьменнікам, рабочым і калгасні- кам слаўнай арганізацыі Белар- ускай рэспублікі. (Апладысмен- ты)

Гэты пленум яшчэ і яшчэ раз даказавае тое, што ўсе народы на- шай сацыялістычнай радзімы звязаны адзін з другім моцна, як ні- колі, што яны ідуць наперад над пераможным сьцягам нацыяналь- ной палітыкі Леніна—Сталіна.

Дамады тт. Клімковіча і Тагі- рава паказваюць, якія велізарныя дасягненні маюць намы рэвалю- цыі — ў галіне культуры і сацыяльнай мастацкай літаратуры тараставуючага пролетарскага інтэрнацыяналізма.

Ілітаратура гэтых двух шчыслі- вых народаў нашай радзімы мае ў сваіх баявых радах такіх выпра- баваўчых і верных камандзіраў, як Янка Купала, Якуб Колас, Александровіч, Тагіраў і інш., што гэта літаратура ператваралася ўжо ў агульнасаюзнаю літаратуру.

Ілітаратура гэтых двух шчыслі- вых народаў нашай радзімы мае ў сваіх баявых радах такіх выпра- баваўчых і верных камандзіраў, як Янка Купала, Якуб Колас, Александровіч, Тагіраў і інш., што гэта літаратура ператваралася ўжо ў агульнасаюзнаю літаратуру.

Ілітаратура гэтых двух шчыслі- вых народаў нашай радзімы мае ў сваіх баявых радах такіх выпра- баваўчых і верных камандзіраў, як Янка Купала, Якуб Колас, Александровіч, Тагіраў і інш., што гэта літаратура ператваралася ўжо ў агульнасаюзнаю літаратуру.

Ілітаратура гэтых двух шчыслі- вых народаў нашай радзімы мае ў сваіх баявых радах такіх выпра- баваўчых і верных камандзіраў, як Янка Купала, Якуб Колас, Александровіч, Тагіраў і інш., што гэта літаратура ператваралася ўжо ў агульнасаюзнаю літаратуру.

Ілітаратура гэтых двух шчыслі- вых народаў нашай радзімы мае ў сваіх баявых радах такіх выпра- баваўчых і верных камандзіраў, як Янка Купала, Якуб Колас, Александровіч, Тагіраў і інш., што гэта літаратура ператваралася ўжо ў агульнасаюзнаю літаратуру.



1933—1937 г. з'яўляецца апошнім і рашучым годам у галіне літві- данай інграматычнасці, барыш за суцэльнаю граматычнасцю ўста Саюзнага Узбекістана.

Пролетарская рэвалюцыя і пра- вое сацыялістычнай працы ствары- рылі, выхавалі і асьветулі ў не- радаваы шарыні нашай савецкай літаратуры такіх пісьменнікаў, як Тагіраў, Рафур Гулама, Шаме, Алімханов, А. Кахар, Яшын, То- мазаў, Осман Насыр, Айтыл, Турсулі і рад іншых таленаві- цыіных маладых пісьменнікаў, у большаю прыпущоўных да нас у літаратуру праз камсаюзную арганізацыю. Гэты прыход така- ма гаворыць аб іх светапоглядзе, аб іх адносінах і аб іх ідэалогі- чным афармленні ў галіне літа- ратуры, культуры.

Адной з важнейшых і палітыч- ных перамож нашай савецкай лі- таратуры Узбекістана з'яўляецца пераможная барацьба з нацыяна- лістычнымі элементамі, што сьпрывала далейшаму росту і раз- віццю нашай літаратуры Узбекі- стана.

Наша літаратура расце, разві- ваецца пры велізарнай дапамозе і пры неперарывным уплыве по- ных брацкіх рускіх савецкіх

Ілітаратура гэтых двух шчыслі- вых народаў нашай радзімы мае ў сваіх баявых радах такіх выпра- баваўчых і верных камандзіраў, як Янка Купала, Якуб Колас, Александровіч, Тагіраў і інш., што гэта літаратура ператваралася ўжо ў агульнасаюзнаю літаратуру.

У парахавым дыме грамадзянскай вайны нарадзілася наша дружба

ГУТАРКА З ДЭЛЕГАТАМІ ТАДЖЫКІСТАНА

Пісьменнікі Таджыкістана тт. Юр- таев, Гані Абдула і Дзікаці наведвалі рэдакцыю «Звязды».

У Менску я не першы раз,— гаворыць т. Юртаев.—Мне прыш- лось наведваць станцыю Беларусі ў другой, усюім праішчэнай абста- ноўцы...

—Быў 1920 год. Таджыкістан на- вадзілі банды басмачоў. Лейшы сілы таджыцкага народу абарані- лі свой край ад наймітаў ан- глііскага Імперыялізма.

У гэты час у ташкенскую пар- тыяна-савецкую школу Сярэдняй Азіі прыйшлі весткі аб тым, што пачынае Польшча навязваць вайну маладой рэспубліцы Советаў. Нар- тыяна арганізацыя школы выно- сіць пастапоу аб адпраўцы на Заходні фронт 250 камуністаў — слухачоў школы.

Так т Юртаев трапіў у Менск. Савецкая Беларусь перажывала вельмі цяжкі і прывожны час. Бе- лапалыкі пры дапамозе савецка- та імперыялізма цысілі пад Вар-

шавай нашы часці. На долю тад- жыцкага асобага атрада камуні- стаў выпала задача — стрымлі- ваць удар беларускіх войск на адступнаючых частках Чырвонай арміі.

— 250 чалавек атрала ў жыццё засталася толькі 70. 180 комуна- роў-таджыкаў аддалі сваё жыццё за вольную сацыялістычную Белар- усць.

— Такім чынам,—гаворыць тав. Юртаев,— дружба паміж нашымі народамі нарадзілася ў парахавым дыме грамадзянскай вайны, у барацьбе за вліцкі і вольны савое савецкіх рэспублік.

— Паглядзеў я гэту дружбу,— прытывае пісьменнік,— і ў сваім родным Таджыкістане.

У 1931 г. калі басмацкая бан- да Ібрагіма Бека імкнулася пе- райсці савецкую граніцу, я каманд- ваваў інтэрнацыянальным атрадам у 18 чалавек. У атрадзе былі ва- лодкі, таджыкі, рускія, беларусы, украінцы. Наша задача заключалася ў тым, каб не даць Ібрагім Бе- ку перайсці таджыцкую граніцу і злучыцца з басмачамі Узбекістана.

15 чэрвеня пад кіпшлом Кызыл- Тан нашаму атраду прышлось даць бой басмачоў у 350 чалавек...

Задачу сваю мы выканалі з го- ласарам. Атрад у 39 чалавек выму- сціў 350 басмачоў адступіць, пакы- нушы 120 забітых і раненых.

22 чэрвенянаармыі ўсіх нацыя- нальнасцей — рускія і таджыкі, украінцы і ўзбеки, беларусы і па- тары,— у тым ліку і я, атрымалі за гэту аперацыю ордэн Чырво- нага сцяга.

Другі ордэн я атрымаў за баю- вую аперацыю пры разгроме змі- ра бухарскага.

У гутарку ўмяняўся паэт і дра- матург Гані Абдула.

— Цяжкі галы перажыў наш Таджыкістан. Мы — самая мала- дая рэспубліка Саюзнага Саюза.

Трэба яшчэ мець на ўвазе,— гаворыць тав. Гані Абдула,—што мы мяжуем з Індыяй, Персіяй, Афганістанам, Кітаем. Але грані- цы нашай рэспублікі ахоўваюцца нальвіяна. Калгаснікі-абоўнаарбы Таджыкістана, спакійныя за пэ- лаві свайх граніц, упушчаны ў сіне Чырвонай арміі і магутнасці нашай сацыялістычнай радзімы, паказваюць цуды гэраізму на ўсіх участках сацыялістычнага будаў- ніцтва.

—У нас бонь звыш 20 валаасау- мільянераў. Калгас «Большыякі», напрыклад, меў у гэтым годзе

тры мільёны рублёў даходу. Кал- гас «Сацыялізм», старшынні яко- та т. Бабакала, атрымаў ордэн Леніна, устанавіў у гэтым годзе савецкі рекорд ураджайнасці егіпецкай баваўны, сабраўшы 37 цэнтнераў з гектара.

— У рэспубліцы разгорнута вя- лікая будаўніцтва. Вахстройтр вя- лікае свайго заканчэння будзе аб- вядзены 110 тыс. гектараў амаль цудоўнай нівер зямлі і з'явіцца асновы базай егіпецкай баваў- ны. У гэтым годзе ўступіць у строй першаў рэспублікі гідрэ- станцыя — Варзабуд. Многа ў нас баваўняных і баваўнаачы- пчальных, кансервовых, шоўка- матальных і малочных заводаў.

Мы ставім перад сабой задачу па прыкладу БССР, заваяваць для Таджыкістана ордэн Леніна.

— Ордэн Леніна,— гаворыць паэт Дзікаці,— Савецкая Белар- усь атрымала надарам. Першае май ўражанне пасля азнамянення з Менскам — гэта велізарны раз- маш будаўніцтва.

Вліцае ўражанне зрабіў на мя- не і на ўсіх нас урываць з беларускай оперы «На купалле». Спа- дабалася нам ігра вапых арты- стаў, і яшчэ больш — ансамбль вымбалістаў. Мы атрымалі ўя-

ленне аб цудоўнай культуры бел- ларускага народу.

— Яшчэ хачу сказаць — гаво- рыць тав. Дзікаці — аб гэраіч- насці і шчырай брацкай дружбе, якую мы адчуваем тут, у Менску на кожным кроку.

Быў гэты выпадак. Я стаў каля Дома пісьменніка і ча- каў сваіх таварышоў. Да мя напайшлі

РАТЫФІКАЦЫЯЙ ПІЦУСКАГА ДАГАВОРУ

ка Польшы павіна ведаць, якое армію ўскладае дружба з Германіяй на народы, якія ідуць ці хочучы іці разам з ёю. У сучасны момант на Германію глядзяць косым поглядам амаль уся Еўропа, нават Англія.

ЛОНДАН, 14 лютага. (БЕЛТА). Варшаўскі карэспандэнт газеты «Дэйлі тэлэграф» паведамляе, што польскі народ у Германіі Літвікі 11 лютага нечакана прыбыў у Варшаву, і ўказвае, што пасольства Літвіка звязана з вараўскімі адносіннямі Польшчы да савецка-французскага дагавору. Варшаўскі карэспандэнт газеты «Дэйлі тэлэграф» піша, што Літвікі прыбыў Беку важнае паведамленне Гітлера.

КАМПАНІЯ ФАШЫСЦКАГА ДРУКУ СУПРОЦЬ СОВЕЦКА-ФРАНЦУЗСКАГА ДАГАВОРУ

РЫМ, 13 лютага. (БЕЛТА). Кампанія фашысцкага друку супроць савецка-французскага дагавору пераходзіць у кампанію супроць сістэмы калектыўнай безапаснасці наогул.

Газета «Трыбуна» выступае супроць ідэі калектыўнай безапаснасці, называючы яе «горшым міфам, вынайздзеным французамі». Вышэйшэйшы рэдакцыйны аргумент супроць савецка-французскага дагавору, газета «Месаджэро», аднак, вымушана прызнаць, што з пункту гледжання ўраўнаважанага дагавору нічога не супярэчыць статусу Літвікі. Фашысцкія газеты прыводзяць штодзёныя дагаворы італійскіх газет, накіраваныя супроць савецка-французскага дагавору.

ПРАБЫВАННЕ Т. ТУХАЧЭУСКАГА У ПАРЫЖЫ

ПАРЫЖ, 15 лютага. (БЕЛТА). Увечары ў Парыжы дзеянне камітэту па абароне СССР маршаў Савецкага Саюза Тухачэўскага і Гур'я, якія атрымалі імя прымемства ваеннай прамысловасці Тухачэўскага суправалдзілі член ваеннага савета пры народным камісары абароны СССР камандарм І-га ранга тав. Убаравіч, ваенны аташе СССР у Францыі Венцоў і ваенны наватры аташэ Савецкага Саюза ва Францыі Васільчына.

Увечары Тухачэўскі, вярнуўшыся ў Парыж, прысутнічаў на аб'ядзе, накіраваным паўпрадам СССР Пачэбнікам.

Сёння раніш Тухачэўскі і Пачэбнік наведвалі міністра замежных спраў Францыі. Затым Тухачэўскі меў сустрэчу з маршалам Петонам.

ПАРЫЖ, 15 лютага. (БЕЛТА). Учора паўночны ўлад у ўраўніў краінікам трох арганізацый фашысцкай лігі «Аксіон франсез» афіцыйна паведамляе аб роспуску, аб'яднанні рад новых воб'ясаў у раўніную гатых арганізацый.

Краінікі «Аксіон франсез» звярніліся з касадзінай скаргаю ў краўніны совет, указваючы, што ад аб роспуску, як і праваленыя ўсё адзінае і дэспадзінае, аднак прадугадываючы, законна супроць збройных сіл ад 10 студзеня, на падставе якога ўрад дэкрэтаваў роспуску «Аксіон франсез». Аднак на сённяшняе ўраўніе касадзінай скарга не можа прыніць дзеянне дэкрэту.

ПАРЫЖ, 15 лютага. (БЕЛТА). Учора паўночны ўлад у ўраўніў краінікам трох арганізацый фашысцкай лігі «Аксіон франсез» афіцыйна паведамляе аб роспуску, аб'яднанні рад новых воб'ясаў у раўніную гатых арганізацый.

Краінікі «Аксіон франсез» звярніліся з касадзінай скаргаю ў краўніны совет, указваючы, што ад аб роспуску, як і праваленыя ўсё адзінае і дэспадзінае, аднак прадугадываючы, законна супроць збройных сіл ад 10 студзеня, на падставе якога ўрад дэкрэтаваў роспуску «Аксіон франсез». Аднак на сённяшняе ўраўніе касадзінай скарга не можа прыніць дзеянне дэкрэту.

ПАРЫЖ, 15 лютага. (БЕЛТА). Учора паўночны ўлад у ўраўніў краінікам трох арганізацый фашысцкай лігі «Аксіон франсез» афіцыйна паведамляе аб роспуску, аб'яднанні рад новых воб'ясаў у раўніную гатых арганізацый.

Краінікі «Аксіон франсез» звярніліся з касадзінай скаргаю ў краўніны совет, указваючы, што ад аб роспуску, як і праваленыя ўсё адзінае і дэспадзінае, аднак прадугадываючы, законна супроць збройных сіл ад 10 студзеня, на падставе якога ўрад дэкрэтаваў роспуску «Аксіон франсез». Аднак на сённяшняе ўраўніе касадзінай скарга не можа прыніць дзеянне дэкрэту.

ПАРЫЖ, 15 лютага. (БЕЛТА). Учора паўночны ўлад у ўраўніў краінікам трох арганізацый фашысцкай лігі «Аксіон франсез» афіцыйна паведамляе аб роспуску, аб'яднанні рад новых воб'ясаў у раўніную гатых арганізацый.

Краінікі «Аксіон франсез» звярніліся з касадзінай скаргаю ў краўніны совет, указваючы, што ад аб роспуску, як і праваленыя ўсё адзінае і дэспадзінае, аднак прадугадываючы, законна супроць збройных сіл ад 10 студзеня, на падставе якога ўрад дэкрэтаваў роспуску «Аксіон франсез». Аднак на сённяшняе ўраўніе касадзінай скарга не можа прыніць дзеянне дэкрэту.

ПАРЫЖ, 15 лютага. (БЕЛТА). Учора паўночны ўлад у ўраўніў краінікам трох арганізацый фашысцкай лігі «Аксіон франсез» афіцыйна паведамляе аб роспуску, аб'яднанні рад новых воб'ясаў у раўніную гатых арганізацый.

Краінікі «Аксіон франсез» звярніліся з касадзінай скаргаю ў краўніны совет, указваючы, што ад аб роспуску, як і праваленыя ўсё адзінае і дэспадзінае, аднак прадугадываючы, законна супроць збройных сіл ад 10 студзеня, на падставе якога ўрад дэкрэтаваў роспуску «Аксіон франсез». Аднак на сённяшняе ўраўніе касадзінай скарга не можа прыніць дзеянне дэкрэту.

ПАРЫЖ, 15 лютага. (БЕЛТА). Учора паўночны ўлад у ўраўніў краінікам трох арганізацый фашысцкай лігі «Аксіон франсез» афіцыйна паведамляе аб роспуску, аб'яднанні рад новых воб'ясаў у раўніную гатых арганізацый.

Краінікі «Аксіон франсез» звярніліся з касадзінай скаргаю ў краўніны совет, указваючы, што ад аб роспуску, як і праваленыя ўсё адзінае і дэспадзінае, аднак прадугадываючы, законна супроць збройных сіл ад 10 студзеня, на падставе якога ўрад дэкрэтаваў роспуску «Аксіон франсез». Аднак на сённяшняе ўраўніе касадзінай скарга не можа прыніць дзеянне дэкрэту.

Па СССР ВЯЛІКІ ПОСПЕХ ЖЫВЕЛАГАДОУЛІ

ПЕРАВЫКАНАН ДЗЯРЖАУНЫ ПЛАН ВЫРОШЧАННЯ ЖЫВЕЛЫ

МАСКВА, 16 лютага. (БЕЛТА). У рашарце таварышам Сталіну, Молатаву і Чарнуву нач. Галоўнага кіраўніцтва жывелагадоулі нам. наркамзема СССР тав. Цілюна паведамляе, што ўстаноўлены партыяй і ўрадам на 1935 год дзяржаўны план росту галоўнага буйнай рагатай жывёлы, авец, коў і свінней у калгасах, у калгаснікаў і аднаасобнікаў, згодна з імі перапісу на 1 студзеня 1936 года, перавыкананы.

Усяго ў калгасных таварных фермах, у калгаснікаў і аднаасобнікаў вырашчана: цялят 11,9 мільёна галоў — 108,6 проц. плана, агняі і казліт — 15,8 мільёна галоў — 112,4 проц. плана, свінней 15,7 мільёна галоў — 108 проц. плана.

ПЕРАЙМЕНАВАННЕ ГОР. БЕЖЫЦА І СТАНЦЫ БОЛВА

Цэнтральны Выхаўны Камітэт Саюза ССР задаваў халандзіна рабочых завода «Красныя Профінтэр» і працоўных горада Бежыца і перайменаваў гор. Бежыца, Заходняй вобласці, у горад Орджанікіград і станцыю Орджанікіград.

ЗНІЖЭННЕ ЦЭН НА ВІКУ

МАСКВА, 15 лютага. (БЕЛТА). Раўнінем Савета Працы і Абароны з 15 лютага 1936 года зніжаны азіяны дзяржаўныя рознічныя цэны на віку па ўсёх пасах. Па праграму посяу рознічныя цэны на віку зніжана з 75 кап. да 60 кап. за кілограм.

НОВЫ СУСВЕТНЫ РЭКОРД БУСЫГІНА

ГОРКІ, 15 лютага. (БЕЛТА). Каваль аўтазавода імя Молатава ардэнаносца Бусыгін наставіў новы сусветны рэкорд аўтамабільнага вала. Брыгада Бусыгіна ў тэст дзель перамагла 525 шук адваля 1487 валаў. Янась валаў найлепшай. З гэты колькасці валаў забаваняны толькі дзве шукі. У брыгадзе Бусыгіна працавалі ардэнаносца Веліжнін і Каваль Каварынаў.

Свята пагранічнай аховы

ПОЛАЌК, 15 лютага. Па ўсёх пагранічных савецкіх і калгасных аддзелах ўраўніўства пачаўся і сходы з аддзелаў пагранічнай аховы. Пачаўся і сходы праходзілі з выключным ўдзелам.

Калгаснікі с.г. ардэні імя К. Маркса, Дрысенскага раёна, паднеслі пагранічнаму вышэйшаму рэнакаляровым шукам кісеты і насаваы хустачкі з надпісам «Прывітанне славянскім пагранічнікам».

Удзельнікі ўсёбеларускай нарады перадавоў ураджаннасці тав. Маслоўскі даў слова пагранічнікам, што ён дэбача ў сваёй брыгадзе не менш 7 пэтыраў ільну з гектара.

У калгасе імя Калініна дзярка-стаханука Івашкевіч, выступаўшы на школе, дэкавала пагранічнага аа пільную ахову мірнай сацыялістычнай працы.

Абязбальванне родаў

Начальнік лечэбна-прафілактычнага кіраўніцтва Наркамата аховы здароўя БССР доктар Грануў паведамаў супрацоўніку «Звязды» аб першых рэзультатах абязбальвання родаў у бодніцах рэспублікі.

Абязбальванне родаў практыкуюцца ўжо ў радзільных дамах у Менску, Віцебску, Гомелі, Барыўску, і таскама ў пасобных раённых больніцах (Старобін). У Менску абязбальванню падверганы звыш 100 рожаніц. Рэзультаты на 80 проц. Наркамат аховы здароўя наста-

КАЛГАСНЫЯ МІЛЬЭНЫ

Калгасы БССР заўважылі новыя дагаворы з дзяржаўным банкам на хаўванне свайх вольных сродкаў на бачных рахунках у банку. Такія дагаворы падпісалі ўжо каля 1.500 калгасоў.

Дагаворная кампанія ярка характарызуе дзейнае ўмяшчэнне гаспадарчых магчымасці калгасоў і рост калгаснай аамажасці. Да пачатку 1936 года рэшткі вольных сродкаў калгасоў па бачных рахунках складалі 20 мільёнаў 400.000 руб. — у два з лішнім разы больш, чым у мінулым годзе.

УСЕБЕЛАРУСКІ ТРАХОМАТОЗНА-АКУЛІСЦЫЧНЫ ІНСТЫТУТ

У Гомелі на базе мисновай вочнай больніцы адрэаўся ўсебеларускі навукова-даследчы трахоматозна-акулісцкі інстытут са спецыяларам на 100 ложкаў. Кіраўніком яго а'з'яўляецца адзін з лепшых у Саюзе акулісц таў праф. Врук. Інстытут праводзіць вялікую работу па падрыхтоўцы спецыяльных кадраў. На спецыяльных курсах навучаецца 100 спецыялістаў для работы галоўным чынам на вёсцы. Для гэтага ж мэты будучы падрыхтоўка 30 дактароў-акулістаў.

УНІВЕРСІТЭТ ДЛЯ СТАХАНАУЦАУ

Промаддэлам ЦК КП(б)Б культурна-аграма і Наркамваспрадам адрываецца пры Цэнтральным доме тэхнікі ўніверсітэту для стыхануцаў менавіта падрыхтоўка, задачай якога а'з'яўляецца павышэнне агульна-культурнага і агульнаадукацыйнага ўзроўню стыхануцаў.

Ва ўніверсітэце будуць чытацца лекцыі лепшымі навуковымі і культурнымі сіламі г. Менска, а таксама запрошанымі з Масквы па вастычных пільках:

- 1. Тэхнічная велья.
- 2. Літаратура беларускай і рускай.
- 3. Музыка (у суправаджэнні тэматычных канцэртаў).
- 4. Эканамгеаграфія, міжнародныя агляды.
- 5. Гісторыя.

Заняткі будуць праводзіцца вечаарам і ўдзень (з улікам абсягу гоўваемай змены) па 3—4 гадзіны ў дзень адзін раз у тыдзень, уключаючы элементу адпачынку (канцэрты, кіно, музычныя перапынкі і т. д.).

Заняткі стыхануцаў па аб'яменты праводзіцца ў фобкахам да 20 лютага г. г., а таксама і ў Цэнтральным доме тэхнікі, удзень з 10 да 3 гадзін, вечаар ад 7 да 9 гадзін.

Кожны стыхануцав, які запісаўся ва ўніверсітэце, можа атрымаць аб'ямент і на чыноў свай сям'і.

Адулянадукацыйная падрыхтоўка для прыёму ва ўніверсітэце не ніжэй 2 класу сям'ігодкі.

Промаддэла ЦК, Культпрот ГК і Наркамваспрадам.

ПАВЕДАМЛЕННІ

Першая партыяфэрэнцыя Варашылаўскага раёна пачынае сваю работу 19 лютага 1936 года ў клубе імя УІІ а'еда профсаваў (прот Коммуністычнай і Энгельса) у 6 гадзін вечаар.

Мандаты выдаюцца ў райкоме КП(б)Б (Пролетарская, 4) 15 і 19 лютага ў пакоі № 7.

17 лютага 1936 г. у 7 гадзін вечаар у памяшканні Велдзяржліно (Сомністаў-а'дзінскага) Варашылаўскага райкома КП(б)Б.

18 лютага г. г., у 6 г. вечаар, у Доме партыі адрываецца партыяная канферэнцыя Сталінскага раёна.

Выдача мандатаў праводзіцца ў Сталінскім РК КП(б)Б 17 лютага з 8 г. раніцы да 10 г. вечаар і 18 лютага — з 9 г. раніцы да 3 г. дня.

19 лютага г. г., у 7 гадзін вечаар, у навукальным корпусе ВКСШБ (б. Коммуна, вуліца Карла Маркса, першы корпус, пакой 14) а'з'яўляецца агульнае сходы камуністаў-а'дзіночак Сталінскага раёна па кіраўніцтву аб'янальна дэлегатаў па раіпартыяфэрэнцыі.

17 лютага г. г., у 7 г. вечаар, у памяшканні клуба металістаў (вул. Кірава, 12) аб'яўляецца інтэлектуальны даклад дэлегатаў камітэра тав. Нестарова на дэлегатчына і а'дзіночак прапарысмавоў і ўставаў.

17 лютага г. г., у 7 г. вечаар, у навукальным корпусе ВКСШБ (б. Коммуна, вуліца Карла Маркса, першы корпус, пакой 14) а'з'яўляецца агульнае сходы камуністаў-а'дзіночак Сталінскага раёна па кіраўніцтву аб'янальна дэлегатаў па раіпартыяфэрэнцыі.

17 лютага г. г., у 7 г. вечаар, у навукальным корпусе ВКСШБ (б. Коммуна, вуліца Карла Маркса, першы корпус, пакой 14) а'з'яўляецца агульнае сходы камуністаў-а'дзіночак Сталінскага раёна па кіраўніцтву аб'янальна дэлегатаў па раіпартыяфэрэнцыі.

17 лютага г. г., у 7 г. вечаар, у навукальным корпусе ВКСШБ (б. Коммуна, вуліца Карла Маркса, першы корпус, пакой 14) а'з'яўляецца агульнае сходы камуністаў-а'дзіночак Сталінскага раёна па кіраўніцтву аб'янальна дэлегатаў па раіпартыяфэрэнцыі.

17 лютага г. г., у 7 г. вечаар, у навукальным корпусе ВКСШБ (б. Коммуна, вуліца Карла Маркса, першы корпус, пакой 14) а'з'яўляецца агульнае сходы камуністаў-а'дзіночак Сталінскага раёна па кіраўніцтву аб'янальна дэлегатаў па раіпартыяфэрэнцыі.

17 лютага г. г., у 7 г. вечаар, у навукальным корпусе ВКСШБ (б. Коммуна, вуліца Карла Маркса, першы корпус, пакой 14) а'з'яўляецца агульнае сходы камуністаў-а'дзіночак Сталінскага раёна па кіраўніцтву аб'янальна дэлегатаў па раіпартыяфэрэнцыі.

17 лютага г. г., у 7 г. вечаар, у навукальным корпусе ВКСШБ (б. Коммуна, вуліца Карла Маркса, першы корпус, пакой 14) а'з'яўляецца агульнае сходы камуністаў-а'дзіночак Сталінскага раёна па кіраўніцтву аб'янальна дэлегатаў па раіпартыяфэрэнцыі.

17 лютага г. г., у 7 г. вечаар, у навукальным корпусе ВКСШБ (б. Коммуна, вуліца Карла Маркса, першы корпус, пакой 14) а'з'яўляецца агульнае сходы камуністаў-а'дзіночак Сталінскага раёна па кіраўніцтву аб'янальна дэлегатаў па раіпартыяфэрэнцыі.

17 лютага г. г., у 7 г. вечаар, у навукальным корпусе ВКСШБ (б. Коммуна, вуліца Карла Маркса, першы корпус, пакой 14) а'з'яўляецца агульнае сходы камуністаў-а'дзіночак Сталінскага раёна па кіраўніцтву аб'янальна дэлегатаў па раіпартыяфэрэнцыі.

17 лютага г. г., у 7 г. вечаар, у навукальным корпусе ВКСШБ (б. Коммуна, вуліца Карла Маркса, першы корпус, пакой 14) а'з'яўляецца агульнае сходы камуністаў-а'дзіночак Сталінскага раёна па кіраўніцтву аб'янальна дэлегатаў па раіпартыяфэрэнцыі.

17 лютага г. г., у 7 г. вечаар, у навукальным корпусе ВКСШБ (б. Коммуна, вуліца Карла Маркса, першы корпус, пакой 14) а'з'яўляецца агульнае сходы камуністаў-а'дзіночак Сталінскага раёна па кіраўніцтву аб'янальна дэлегатаў па раіпартыяфэрэнцыі.

17 лютага г. г., у 7 г. вечаар, у навукальным корпусе ВКСШБ (б. Коммуна, вуліца Карла Маркса, першы корпус, пакой 14) а'з'яўляецца агульнае сходы камуністаў-а'дзіночак Сталінскага раёна па кіраўніцтву аб'янальна дэлегатаў па раіпартыяфэрэнцыі.

17 лютага г. г., у 7 г. вечаар, у навукальным корпусе ВКСШБ (б. Коммуна, вуліца Карла Маркса, першы корпус, пакой 14) а'з'яўляецца агульнае сходы камуністаў-а'дзіночак Сталінскага раёна па кіраўніцтву аб'янальна дэлегатаў па раіпартыяфэрэнцыі.

17 лютага г. г., у 7 г. вечаар, у навукальным корпусе ВКСШБ (б. Коммуна, вуліца Карла Маркса, першы корпус, пакой 14) а'з'яўляецца агульнае сходы камуністаў-а'дзіночак Сталінскага раёна па кіраўніцтву аб'янальна дэлегатаў па раіпартыяфэрэнцыі.

17 лютага г. г., у 7 г. вечаар, у навукальным корпусе ВКСШБ (б. Коммуна, вуліца Карла Маркса, першы корпус, пакой 14) а'з'яўляецца агульнае сходы камуністаў-а'дзіночак Сталінскага раёна па кіраўніцтву аб'янальна дэлегатаў па раіпартыяфэрэнцыі.

НА ЗДЫМУ: тав. М. Н. Тухачэўскі ў суправаджэнні ваеннага аташе СССР тав. Венцова панідае будынак ваеннага міністэрства ў Парыжы.

(Саюзфотэ).

НА СУСТРАЧАВА З СТА

ПАРЫЖ, 15 лютага. (БЕЛТА). Увечары ў Парыжы дзеянне камітэту па абароне СССР маршаў Савецкага Саюза Тухачэўскага і Гур'я, якія атрымалі імя прымемства ваеннай прамысловасці Тухачэўскага суправалдзілі член ваеннага савета пры народным камісары абароны СССР камандарм І-га ранга тав. Убаравіч, ваенны аташе СССР у Францыі Венцоў і ваенны наватры аташэ Савецкага Саюза ва Францыі Васільчына.

Увечары Тухачэўскі, вярнуўшыся ў Парыж, прысутнічаў на аб'ядзе, накіраваным паўпрадам СССР Пачэбнікам.

Сёння раніш Тухачэўскі і Пачэбнік наведвалі міністра замежных спраў Францыі. Затым Тухачэўскі меў сустрэчу з маршалам Петонам.

ПАРЫЖ, 15 лютага. (БЕЛТА). Учора паўночны ўлад у ўраўніў краінікам трох арганізацый фашысцкай лігі «Аксіон франсез» афіцыйна паведамляе аб роспуску, аб'яднанні рад новых воб'ясаў у раўніную гатых арганізацый.

Краінікі «Аксіон франсез» звярніліся з касадзінай скаргаю ў краўніны совет, указваючы, што ад аб роспуску, як і праваленыя ўсё адзінае і дэспадзінае, аднак прадугадываючы, законна супроць збройных сіл ад 10 студзеня, на падставе якога ўрад дэкрэтаваў роспуску «Аксіон франсез». Аднак на сённяшняе ўраўніе касадзінай скарга не можа прыніць дзеянне дэкрэту.

ПАРЫЖ, 15 лютага. (БЕЛТА). Учора паўночны ўлад у ўраўніў краінікам трох арганізацый фашысцкай лігі «Аксіон франсез» афіцыйна паведамляе аб роспуску, аб'яднанні рад новых воб'ясаў у раўніную гатых арганізацый.

Краінікі «Аксіон франсез» звярніліся з касадзінай скаргаю ў краўніны совет, указваючы, што ад аб роспуску, як і праваленыя ўсё адзінае і дэспадзінае, аднак прадугадываючы, законна супроць збройных сіл ад 10 студзеня, на падставе якога ўрад дэкрэтаваў роспуску «Аксіон франсез». Аднак на сённяшняе ўраўніе касадзінай скарга не можа прыніць дзеянне дэкрэту.

ПАРЫЖ, 15 лютага. (БЕЛТА). Учора паўночны ўлад у ўраўніў краінікам трох арганізацый фашысцкай лігі «Аксіон франсез» афіцыйна паведамляе аб роспуску, аб'яднанні рад новых воб'ясаў у раўніную гатых арганізацый.

Краінікі «Аксіон франсез» звярніліся з касадзінай скаргаю ў краўніны совет, указваючы, што ад аб роспуску, як і праваленыя ўсё адзінае і дэспадзінае, аднак прадугадываючы, законна супроць збройных сіл ад 10 студзеня, на падставе якога ўрад дэкрэтаваў роспуску «Аксіон франсез». Аднак на сённяшняе ўраўніе касадзінай скарга не можа прыніць дзеянне дэкрэту.

ПАРЫЖ, 15 лютага. (БЕЛТА). Учора паўночны ўлад у ўраўніў краінікам трох арганізацый фашысцкай лігі «Аксіон франсез» афіцыйна паведамляе аб роспуску, аб'яднанні рад новых воб'ясаў у раўніную гатых арганізацый.

Краінікі «Аксіон франсез» звярніліся з касадзінай скаргаю ў краўніны совет, указваючы, што ад аб роспуску, як і праваленыя ўсё адзінае і дэспадзінае, аднак прадугадываючы, законна супроць збройных сіл ад 10 студзеня, на падставе якога ўрад дэкрэтаваў роспуску «Аксіон франсез». Аднак на сённяшняе ўраўніе касадзінай скарга не можа прыніць дзеянне дэкрэту.

ПАРЫЖ, 15 лютага. (БЕЛТА). Учора паўночны ўлад у ўраўніў краінікам трох арганізацый фашысцкай лігі «Аксіон франсез» афіцыйна паведамляе аб роспуску, аб'яднанні рад новых воб'ясаў у раўніную гатых арганізацый.

Краінікі «Аксіон франсез» звярніліся з касадзінай скаргаю ў краўніны совет, указваючы, што ад аб роспуску, як і праваленыя ўсё адзінае і дэспадзінае, аднак прадугадываючы, законна супроць збройных сіл ад 10 студзеня, на падставе якога ўрад дэкрэтаваў роспуску «Аксіон франсез». Аднак на сённяшняе ўраўніе касадзінай скарга не можа прыніць дзеянне дэкрэту.

СЭННЯ, 17 ЛЮТАГА, у 5 гадзін вечаар, у канферэнцэале БелАН (Ленінская 29-35, П'яперы) А Д Б У Д З Е Ц Я

АБАРОНА ДЫСЕРТАЦЫІ на вучоным ступень кандыдата сельскагаспадарчых навук тав. РЫЗОВА І. Х.

НА ТЭМ У: «Уплыў розных суад осін паміж кэльцеям і мгноіем нз ўрадайнасцы і спажыванне ячменю».

Афіцыйны апанент праф. Г. І. ПР ТАСЕНЯ. ДЫРЭКЦЫЯ І-га АГРАГЛЕБАЗНАУСТВА І ЎГНАЕННЯ/ БЕЛАН.